

КНІЖНАЯ КУЛЬТУРА – СПРОБА АКРЭСЛЕННЯ ПАНЯЦЦЯ ЯК НАВУКОВАЙ КАТЭГОРЫ

Пачынаючы з абмеркавання дамінуючай сёння ў сусветнай бібліялогіі катэгорыі ‘кніжная культура’, якая разумеецца па-рознаму, аўтар робіць спробу ацэнкі ўжывання гэтага паняцця ў кнігазнаўчых даследаваннях, акрэслівае яго сутнасць. Кніга з’яўляецца праектам індывідуальнай і грамадской культуры і адначасова яе інструментам, сродкам замацавання текстаў і сацыяльнай камунікацыі. Навуковая катэгорыя ‘кніжная культура’ ахоплівае агульнасць з’яў і працэсаў, матэрыяльных і духоўных рэсурсаў, звязаных з кнігай, якія выступаюць у культуре і грамадстве ў дадзеным часе і месцы. Прымяненне паняцця ‘кніжная культура’ ў навуковай практыцы дазваляе дасягнуць новых вынікаў, дае магчымасць для інтэрпрэтацый і павялічвае зацікаўленне да кнігі як у навуцы – у гуманітарных і грамадскіх дысцыплінах, – так і ў публічным жыцці. Артыкул змяшчае тыпалогію кніжнай культуры ў просторавай перспектыве (ад лакальнай да глабальнай), якая паказана ў тэарэтычнай мадэлі «колаў кніжнай культуры».

Прадстаўляючы стан сучаснага кнігазнаўства як аўтаномнай навуковай дысцыпліны і характеристызуючы галоўныя даследчыя кірункі, сформіраваныя за апошнія два стагоддзі, намі падкрэслівалася, што дамінуючай паняційнай катэгорыяй у сусветнай бібліялогіі сёння становіцца паняцце ‘кніжная культура’ [1]. Відавочна патрэбнасць глыбейшай рэфлексіі над значэннем гэтага паняцця і яго ўжываннем. Варта разгледзець, ці гэтае звычайнае акрэсленне – укаранёная навуковая катэгорыя, прыдатная да прымянення, ці застаецца толькі пастулатам. А можа чымсьці большым – навуковай спецыяльнасцю (дысцыплінай), якая штораз выразней выдзяляецца? Мяркуем, што погляд з міжнароднай перспектывы дазваляе лепей зразумець, як фарміруеца гэтае, адносна новае ў бібліялогіі пазнавальнае паняцце, якія надзеі можна з ім звязаць, такім чынам, якія яно мае перспектывы. Агляд стану ў сусветнай літаратуры дае падставу аўтару дадзенага артыкула да пэўнай генералізацыі і ўласных прапаноў.

Нялёгка дакладна ўстанавіць, калі, дзе і кім упершыню быў ужыты выраз ‘кніжная культура’. Яшчэ цяжэй упэўніцца, ці

азначаў ён спачатку мэтава сформуляванае кнігазнаўчае паняцце, г. зн. назву, якая свядома вызначала пэўны абшар з'яў, звязаных з кнігай і культурай. Затое можна заўважыць, што ў міжнароднай шматмоўнай бібліялагічнай літаратуры на працягу некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў яно прыжылося, выступае штораз часцей і напаўняеца разнастайным зместам; выйшла за межы навукі пра кнігу, трапіла ў іншыя гуманітарныя навукі і грамадскую свядомасць; лічыцца такім відавочным, што рэдка становіцца прадметам тэарэтычнай рэфлексіі, тлумачыцца толькі пры неабходнасці, не мае аднароднай семантычнай інтэрпрэтацыі, не кажучы ўжо аб дэфініцыі.

Несумненна, акрэсленне ‘кніжная культура’ здабыло сабе права грамадзянства ўжо ў 1920-я гг. Сакратар Міжнароднага з’езда бібліятэкараў і аматараў кнігі ў Празе ў 1926 г. Карэл Гала (Karel Galla), калі тлумачыў асаблівасці адносіны да кнігі ў Чэхіі, даводзіў: «Даўняя любоў чэха да кнігі мае свае глыбокія карані ў души народа, і наадварот, наша нацыянальнае ўсведамленне і свядомасць знайшлі моцную апору ў роднай літаратуры. Сувязь паміж кніжнай культурай (“knížní kultura”) і нацыянальнымі каштоўнасцямі ў малых народаў заўсёды больш цесная, чым у вялікіх нацыянальных утварэннях, колькасна значных, інтарэсы якіх, нацыянальная моц і экспансія ідуць іншымі шляхамі» [2]. Такім чынам, гэтае акрэсленне ён звязваў з нацыянальнай культурай і этнічнай кнігай.

У тыя самыя 1920-я гг. Міхаіл Куфаеў у сваіх тэарэтычных і гістарычных працах акцэптуваў праблему культурных аспектаў і сувязяў кнігі значна шырэй. Кніга паводле яго – «продукт культуры и живой фактор ее», а як складнік гістарычнага працэсу абумоўлены «ряд[ом] явлений, вызывающих и сопутствующих зарождению и развитию книги». Гэтыя з’явы М. Куфаеў называў ‘фактарамі кнігі’; дэталёва пералічаныя ў дзесяці пунктах, яны вызначаюць падставы і рамкі кніжнай культуры ў кожную эпоху [3]. З гэтага паняцінага апарату выводзіцца шырокая аргументаваная ў апошнія гады расійскімі аўтарамі канцепцыя ‘кніжной культуры’.

У польскай літаратуре міжваеннага часу таксама з’явілася паняцце ‘кніжная культура’, і як прадмет бібліялогіі яго адназначна патрабаваў прымяняць Стэфан Вртэль-Вярчынскі (Stefan Vrtel-Wierczyński), які, прадстаўляючы на IV З’ездзе польскіх бібліятэкараў у 1936 г. праграму ўніверсітэцкага навучання па бібліялогіі, прытрымліваўся думкі, што гэтая праграма павінна ахапіць «сукупнасць кніжнай культуры ў мінульым і сучаснасці» [4].

Найшырэй паняцце ‘кніжная культура’ ўкаранілася ў славацкай (‘knížná kultúra’) і венгерской (‘könyvkultúra’) кнігазнаўчай літаратуры.

Прамоўтарам гэтага паняцця ў Славакіі лічыцца Антон Банік (Anton Baník), які ў 1941–1944 гг. выкладаў тэарэтычныя асновы кнігазнаўства ў сувязі з задачамі Нацыянальнай бібліятэкі Славакіі, Славацкага бібліяграфічнага аб’яднання і Таварыства Нацыянальнай бібліятэкі Славакіі [5].

У 1970–1980-я гг. гэтая катэгорыя была шырэй аргументавана [6], прадстаўлена ў апрацоўках гістарычных матэрыялаў [7] і ў апісаннях сучаснага кніжнага свету [8].

На тэарэтычным узроўні найпаўнейшае ў славацкім кнігазнаўстве выказванне аб ‘кніжной культуры’ знаходзім у Габрыэлі Жыбыртавай (Gabriela Žibritová). Канцэнтруючыся на спецыфіцы гістарычных даследаванняў, яна акрэслівала іх прадмет у гэтай галіне наступным чынам: «функция кнігі і бібліятэкі ў жыцці грамадства, ці грамадская функция кнігі і бібліятэкі. <...> Асноўным стрыжнем так зразумелага прадмета будзе з’яўляцца аналіз сувязяў паміж кнігай і атрымальнікам» [9]. Далей яна шырока разважае пра сувязі паміж паняццямі ‘гісторыя кніжной культуры’, ‘гісторыя графічнай камунікацыі’, ‘гісторыя літаратурнай камунікацыі’, ставіць пытанне навуковых метадаў і абмяркоўвае ўмовы далейшага развіцця гэтага навуковага кірунку. Задаваючы недахоп неабходнай дакладнасці ў акрэсленні поля даследаванняў кніжной культуры [10], вучоная адначасова бачыць – на падставе папярэдніх вынікаў – паспяховыя перспектывы для гэтых даследаванняў. Паstryаюць яны «з новымі элементамі вядомыя да гэтага часу адносіны паміж кнігай і бібліятэкай і грамадствам», бо перад усім «кожная навуковая дысцыпліна мае сэнс толькі тады, калі дапаўняе агульную карціну свету, калі яна не ізалявана, а творча ўключаецца ў комплекс навук», і якраз «гісторыя кніжной культуры можа важнымі звесткамі ўзбагаціць гісторыю культуры, мастацтва, літаратуры» [11].

Важнае тэарэтычнае і метадалагічнае выказванне аб ‘гісторыі кніжной культуры’ змясціў ва ўступе да сваёй працы «*Knížná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii*» (Марцін, 1987) Ёзэф Кузьмік (Jozef Kuzmík). Цэнтральную (і тытульную) катэгорыю ён не лічыць асобнай навуковай дысцыплінай, а адзіным культурнагістарычным сінтэзам найістотнейшых даных аб развіцці і ўплыве кнігі на грамадства ў асобныя гістарычныя перыяды [12].

Таксама гісторыя кніжной культуры карыстаецца вынікамі даследаванняў розных кнігазнаўчых і гістарычных спецыяльнасцей [13]. Вывучэнне гісторыі кніжной культуры мае асаблівае значэнне для пазнання найстарэйшай гісторыі нацыянальнай культуры [14].

Сёння ў Славакіі генералізацыйны тэрмін ‘knižná kultúra’ агульнаўжывальны і апрабаваны. Гістарычна-кнігазнаўчае выданне Нацыянальной бібліятэкі ў Марціне «Kníha» мае падзагаловак «Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry» і рэалізуе, між іншымі, паслядоўную праграму даследаванняў і публікаций у галіне рэгіянальнай кніжной культуры. Таксама і прафесійна-навуковы штотомесячнік «Knížnica», які выдаецца Нацыянальной бібліятэкай, акрэслівае ў падзагалоўку сваю праблематыку: «Revue pre knihovnictvo a bibliografiu, knižnu kultúru [...]» і мае сталы раздел з такой назвай. У апошнія гады нанова разгарэліся дыскусіі аб прадмеце, межах і способах даследавання ‘кніжной культуры’ (Габрыэля Жыбыртава, Івона Калароба, Аўгусцін Матоўчык – Gabriela Žibritová, Ivona Kollárová, Augustín Maťovčík) [15].

У венгерскіх аўтараў (найперш гэта Геза Шэбэшъен і Матэ Ковач – Géza Sebestyén і Máté Kovács) паняцце ‘кніжная культура’ часцей выступае ў злучэнні з ‘бібліятэчнай культурай’ (‘könyv- és könyvtárkultúra’), а ў паўыранай трактоўцы – у акрэсленні ‘культура пісьма’ і ‘культура чытання’ (‘írás- és olvasás-, könyv- és könyvtárkultúra’). У 1961 г. Г. Шэбэшъен пісаў, што бібліялагічныя даследаванні (ці бібліятэказнаўчыя, бо атаясамліваў гэтыя тэрміны) «ахопліваюць, несумненна, культуру пісьма, чытання, кнігі і бібліятэкі як цэласнасць і яе ўзаемасувязі з іншымі з'явамі і грамадскімі працэсамі» [16]. У цэнтры ўвагі знаходзяцца перадача інфармацыі сродкамі пісьма і друку, яе асобныя фазы (напісанне, чытанне), формы, у якіх выступае (твор, выданне, бібліятэка), змест, паказаны сродкамі перадачы, грамадскія падставы і сувязі пісьма, кнігі і бібліятэкі [17].

У найбольшай ступені да распаўсюджання паняцця і тэрміна ‘könyv- és könyvtárkultúra’ мае дачыненне Матэ Ковач; ён таксама зрабіў з яго выразную навуковую катэгорыю, якая дазваляе ў кнігах і бібліятэказнаўчых працах канцэнтравацца на кнізе і бібліятэцы як актыўных (сёння сказалі б – інтэрактыўных) фактарах грамадскіх і культурных з'яў. Канцэпцыю сучаснай ‘венгерской культуры кнігі і бібліятэкі’ «на пачатковай фазе сацыялізму» ён выкладаў у працы «A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocializmus kezdeti szakaszában» [18] і прымяніў яе ў гістарычным аспекте ў двухтомным выданні

крыніц, якія датычыліся «кнігі і бібліятэкті ў жыщі венгерскага грамадства» [19]. Эфектыўнасць такой канцэпцыі пацвярджае багатая літаратура – ад апублікованых матэрыялаў у часопісе «Magyar Könyvszemle» [20] да навейшых прац, якія ўзніклі ў асяроддзі венгерскай Нацыянальнай бібліятэкті [21].

У той жа час у французскамоўнай літаратуре паняще ‘культура кнігі’, або ‘кніжная культура’ (*‘culture du livre’, ‘culture livresque’*) не было шырока прынята. У найбольш вядомых канцэпцыях бібліялогіі (Габрыэль Пеньё, Пауль Атле, Рабер Эстываль – Gabriel Peignot, Paul Otlet, Robert Estivals) яно адсутнічае, хоць даследаванне кнігі ў прапанаваных межах магло бы з поспехам змяшчацца пад такой менавіта назвай. Не хапае ў іх абагульняючай трактоўкі разумення феномена кнігі, што прыводзіць да аднабокай калісьці перспектывы – бібліографічнай (Пеньё), дакументацыйнай (Атле) або камунікацыйнай (Эстываль). Таксама гісторыкі кнігі, рэалізуючы аб’ёмныя даследчыя праграмы, рэдка карыстаюцца гэтым паняццем; ці яго ўжываюць часцей не тыя, хто знаходзяцца ў галоўным фарватары французскай гісторыяграфіі кнігі. Існуе заснаваная ў духу «Annales» школа «L’Apparition du livre» [22], прадстаўнікі якой (Люсіен Феўр і Анры-Жан Мартэн – Lucien Febvre і Henri-Jean Martin) трактуюць кнігу як фактар працэсаў, якія адбываюцца ў культуры і грамадстве, гісторыю кнігі звязваюць з грамадской і эканамічнай гісторыяй і прызнаюць яе высокое месца ў гісторыі (распаўсюджання) ідэй і грамадской свядомасці. Такім чынам, па сутнасці мы маєм справу са шматбаковым усپрыманнем і даследаваннем ‘кніжной культуры’, хоць не маєм самога паняцця/тэрміна.

Урок «*L’Apparition du livre*», які атрымалі брытанскія, амерыканскія, аўстралійскія вучоныя [23], пераконвае сёння, што размова ўласна ідзе пра ‘кніжную культуру’, і такой формуляй таксама акрэсліваецца спецыфіка французскай пазіцыі. Прыкладам, адным з многіх, можа быць рэцэнзійны артыкул Жана-П'ера В. М. Эр'юбэля (Jean-Pierre V. M. Hérubel), які, прадстаўляючы англамоўнаму чытачу кнігу Бертрана Мюлера (Bertrand Müller) «*Lucien Febvre, lecteur et critique*» (Парыж, 2003), поле даследавання ў акрэсліў тэрмінамі, якія сёння прымяняюцца ў амерыканскай науцы, а былі абазначаны ў «*L’Apparition du livre*»: ‘print culture’ і ‘book culture’ [24]. Таксама ён напісаў: «Гэта было першае паглыбленае разуменне суцэльнай кніжной культуры ад пачатку да канца, ад пісара да друкара, да кнігара і ў канцы да

чытача». І далей: «Культура кнігі, гісторыя бібліятэк, культура друку, як-небудзь акрэсленая, могуць далей фармулявацца і ўзбагачацца ведамі і інтэлектуальным здабыткам, якія ўпершыню былі выяўлены ў гістарыяграфічных канцэпцыях Л. Феўра» [25]. Заслухоўвае таксама ўвагі падкрэсленая Жанам-П'ерам В. М. Эр'юбэлем повязь «book culture and history», якая характерызуе французскую навуковую традыцыю [26].

Характэрна, што паняцце ‘culture livresque’ часцей з’яўляецца ў публікацыях, перакладзеных на французскую мову з іншых, і такім чынам становіцца імпартаваным у Францыю. Так, напрыклад, было ў выпадках тлумачэння з яўрэйскай мовы кнігі Шыфры Барухсон-Арбіб (Shifra Baruchson-Arbib) «*La culture livresque des juifs d'Italie à la fin de la Renaissance*» (Парыж, 2001) [27] ці са славацкай мовы артыкула Евы Фрымавай (Eva Frimová) «*Un champ de recherche: l'histoire de la culture livresque en Slovaquie*» [28]. У спецыфічным значэнні ‘culture livresque’ выступае ў французскім перакладзе «Семіётыкі расійскай культуры» Ю. Лотмана: як ‘кніжная (livresque) лінгвістычная сістэма, звязаная з пісьменнай традыцыяй, супрацьпастаўленая сістэме ‘nonlivresque’ [29].

У навуковай жа літаратуры французскамоўных краін шырэй ужываліся паняцці ‘пісьменная цывілізацыя’ і ‘цывілізацыя кнігі’, якія можна лічыць тымі самымі, што і ‘пісьменная культура’, і ‘кніжная культура’. Першае выступіла ўпершыню «афіцыйна» ў назве – і ў канцэпцыі! – «*La Civilisation écrite*» – у рэдагаваным Жульенам Кэнам (Julien Cain) 18 томе метадычнай «*Encyclopédie française*» (1939). У апошнія гады штораз часцей назіраеца ўжыванне выразу ‘гісторыя і цывілізацыя кнігі’ (так, напрыклад, у назве штогодніка, які выдаецца з 2005 г. Фрэдэрыкам Барберам (Frédéric Barbiera) – «*Histoire et civilisation du livre – revue internationale*»). Маём, нарэшце, пашыранае ўжыванне ў адпаведных кантэкстах, набліжанае і/або кампліментарнае, паняцця ‘кніжная спадчына’ (*patrimoine livresque*). Тэрміналагічная дыферэнцыяцыя, абумоўленая традыцыяй і моўным адчуваннем, часта робіцца відавочнай у перакладах і ў паралельных назвах: напрыклад, у двухмоўнай Канадзе бібліялагічнае таварыства Canadian Association for the Study of Book Culture (CASBC) па-французску называецца Association Canadienne pour l’étude de l’histoire du livre (ACÉHL).

У нямецкай бібліялагічнай літаратуры найпаўней аб ‘кніжной культуры’ выказаўся Пауль Раабэ (Paul Raabe) [30]. Гэтае

выказванне мае для нас (і для далейшай экспансіі паняцця ‘кніжная культура’) асаблівае значэнне. Яго важнасць вынікае не толькі з упарядкованага багацця змешчаных у ім думак, а і з прадстаўленых шырокіх навуковых перспектыв, інтэграваных формулай ‘кніжная культура’. Мае значэнне таксама асоба аўтара, месца і час презентацыі. Выбітны вучоны, дасведчаны гісторык літаратуры і гісторык кнігі з вялікім навуковым набыткам, шматгадовы дырэктар Herzog August Bibliothek у Вольфенбютэлі гаварыў аб значэнні кніжной культуры ў Еўропе на міжнароднай канферэнцыі, арганізаванай у год Гутэнберга ў Майнцы (3–7 ліпеня 2000 г.). Змест гэтага выступлення, супастаўлены з ранейшымі публікацыямі П. Раабэ, паказвае шлях, па якім ён крочыў да генералізуючай канцепцыі ‘кніжной культуры’. Яго апошняя версія апублікавана ў 1984 г. у праграмнай працы «*Die Geschichte des Buchwesens*», якая, прадстаўляючы «*probleme einer Forschungsaufgabe*» [31], утрымлівала характеристыку патэнцыялу гістарычнага кнігазнаўства, але нават не прадказвала далейшай эвалюцыі пазіцыі аўтара. У Майнцы перад аўдыторыяй у некалькі сот кнігазнаўцаў з усяго свету ён агучыў апологію кнігі як інструмента культуры, а да гісторыкаў кнігі скіраваў заклік аб легітымізацыі сучаснай кніжной культуры праз даследаванне яе мінулага. Дасканала ведаючы спраўу навізны ўводзімага і паслядоўна ўжыванага ім тэрміна ‘Buchkultur’, казаў: «Паняцце ‘кніжная культура’ прагучыць гасцям, размаўляючым па-англійску, экзатычна і дзіўна. ‘Society for the History of Authorship, Reading and Publishing’ магло быт хіба называцца ‘Society for the History of Book Culture’. Але можа калі-небудзь англічане і амерыканцы пераймуць гэтае паняцце як замежны выраз з нямецкай мовы, як, напрыклад, стала з выразамі ‘Kindergarten’ і ‘Blitzkrieg’» [32]. Далей заўважыў, што «выраз ‘Buchkultur’ стаў модным у апошнія дваццацігоддзе, калі з’явіўся як супрацьлегласць Новым Медыям» [33]. Для самога П. Раабэ ‘Buchkultur’ – гэта «гістарычна сфарміраваная, ахопліваючая значную частку культурнага жыцця, жыва ўплываючая цэласнаць і прысутнасць свету кніг, <...> цэнтрам кніжной культуры з’яўляюцца вытворчасць, распаўсюджанне і функцыянованне кніг» [34]. Еўрапейскую ж кніжную культуру ён разумее як суму нацыянальных прысутнасці ў кнігах [35].

‘Кніжная культура’ як абагульненае паняцце і адначасова пэўная навуковая арыентацыя, зрешты вельмі дыферэнцыраваная, у нямецкім кнігазнаўстве выступае ўжо здаўна. Гамбургскае

таварыства бібліяфілаў Maximilian – Gesellschaft так і назвала двухтомную працу пра кнігу XV і XVI стст. – «*Кніжная культура*» [36]; інтэрнэтны рэцэнзійны часопіс «IASL online», звязаны з аўтарытэтным перыядычным выданнем «Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur», натуе дзясяткі з'яўленняў за апошні час паняцця ‘Buchkultur’ у назвах і тэкстах публікацый [37]. Аўстрыйскае выдавецтва Akademische Druck- und Verlagsanstalt (у г. Грац) з 1999 г. рэалізуе манументальнае дзеяцітвомнае выданне «*Geschichte der Buchkultur*», якое ахоплівае ў чарговых тамах (выйшлі да гэтага часу чатыры) гісторыю кнігі (якая разумеецца як «інтэгральная мастацкая справа» [Gesamtkunstwerk]) ад грэка-рымскай старажытнасці да XX ст.

Не да канца меў рацыю Пауль Раабэ, калі пісаў, што ‘кніжная культура’ на грунце англійскай мовы можа здавацца дзіўным неалагізмам. Гэты выраз выступае, хоць трэба прызнаць – нячаста, адначасова як у прафесійнай літаратуры, так і ў гутарковай мове. Калі на той самай Гутэнбергаўскай канферэнцыі (2000) акрэсленне ‘book-culture’ прымяніла Лота Хелінга (Lotte Hellinga), то прызнала канчатковым тлумачэнне значэння тэрміна і карысць ад яго ўкаранення. «Даследаванне кніжной культуры ў найшырэйшым значэнні з'яўляецца ключавым элементам у цэласці вывучэння культуры Еўропы Ранняга Новага часу», – пацвердзіла яна [38].

Немагчыма поўнасцю патлумачыць прычыны нізкай ступені выкарыстання тэрміна. Можа прычына ў недастаткова поўным развіцці ў англоўнай літаратуре агульнай канцэпцыі навукі пра кнігу? Толькі нядаўна з ‘bibliography’ і ‘library science’ вылучаюцца ‘book science’, ‘book research’, ‘book studies’, ‘book history’, што можа прывесці да генералізуючага разумення ‘book culture’. Жывая рэакцыя ў англа-амерыканскім свеце на даследчую прапанову французскай школы гістарыяграфіі кнігі ўказвае на паступальныя змены навуковай парадыгмы. Праўдападобнасць такога высвятлення павялічвае ўжыванне на працягу многіх гадоў паняццяў ‘пісьменная культура’ (‘script culture’, ‘written culture’), ‘культура рукапісная’ (‘manuscript culture’) і ‘культура друку’ (‘print culture’). Гэта ўказвае, з аднаго боку, на асобнае ўспрыманне дасягненняў фаз скрыптаграфічнай і тыпаграфічнай у кніжной культуры, але з іншага – праз узмацненне акцэнту на спосабе запісу – пісьмо ад рукі (script, writing) поруч з друкам (print, printed matter) – робяць магчымым выход далёка за межы паняцця «кніга» ў вузкім яго

разуменні, у кірунку трактоўкі ўсёй ‘пісьменнай культуры’, ад яе найдаўнейшых форм да электроннага запісу.

Аднак жа няма сумнення, што – пры рознай і зменлівай тэрміналогіі – у праводзімых сёння даследаваннях даўнейшай і сучаснай кнігі прымаюцца ўсеагульныя культурныя перспектывы. Адначасова нельга не заўважыць, што ў англамоўнай літаратуре ў галіне гісторыі кнігі паняцце ‘book culture’ з’яўляецца адносна рэдка. У кампетэнтных акадэмічных публікацыях, напрыклад, Дэвіда Фінкельштэйна (David Finkelstein), Алістэра Мэкліра (Alistair McCleer), Сімона Эліота (Simon Eliot), Джонатана Роза (Jonathan Rose) [39], сустракаем хутчэй за ўсё – як своеасаблівы эквівалент – катэгорыю ‘print culture’ [40]. Шукаючы пацвярджэнняў прыменення тэрміна ‘book culture’ ў крыніцах друкаваных і электронных, знаходзім іх усё ж нямала – ад навуковай гістарычнай літаратуры да публіцыстыкі, якая датычыцца сучасных проблем, ад кніжнай культуры заходняга свету да «экзотыкі».

Той паняціны апарат, які з’явіўся ў расійскім кнігазнаўстве дзякуючы Міхailу Куфаеву амаль сто гадоў таму назад, даў у наш час шырока абурнаваную канцепцыю кніжнай культуры. З важнейшых навейшых выказванняў па тэме, якая нас цікавіць, варта асабліва прыпомніць рэферат Аляксандра Мыльнікава з Трэцяй усесаюзной кнігазнаўчай канферэнцыі ў Маскве ў 1977 г. пад назвай «Книга и культура». Аўтар паставіў у ім пытанне аб месцы кнігі ў сістэме культуры і спыніўся на магчымасці даследавання «закономерностей развития книги и книжной культуры в целом» [41].

Аднак катэгорыі ‘кніжная культура’ доўга не было «афіцыйна». Няма яе ў абедзвюх рэдакцыях падручніка для ВНУ па кнігазнаўстве Алісы Белавіцкай [42], няма таксама ў двух выданнях кнігазнаўчай энцыклапедыі [43]. Праўда, у другім выданні энцыклапедыі з’явіўся артыкул «Культура книги», дзе ‘кніжная культура’ разглядаецца як «понятие издательской практики, а также теоретическая концепция о гармоническом соответствии содержания книги и ее формы, что достигается с помощью определенных средств и приемов» [44]. Неабходна падкрэсліць, што – звычайна, але не заўсёды! – расійскія аўтары менавіта так адрозніваюць межы паняццяў «кніжная культура» і «культура книги».

Прыкладна ў 2002–2003 гг. наступае хуткая і грунтоўная змена ў аплікацыі (распрацоўцы і прымяненні на практыцы) паняцця ‘кніжная культура’ і далейшае яго ўдакладненне. Ролю лідара выконвае член-карэспандэнт Расійскай акадэміі навук, дырэктар выдавецтва «Наука» і адначасова звязанага з ім «Научнага центра исследований истории книжной культуры» Уладзімір Іванавіч Васільеў, аўтар некалькіх прац па тэорыі і метадалогіі кнігазнаўства [45]. Выдавецтва «Наука» ў 2004 г. заснавала серию «Книжная культура в мировом социуме. Теория, история, практика», а галоўнае кнігазнаўчае выданне «Книга» з 86 тома (2006) змяшчае сталы раздзел «История книги и книжной культуры». Арганізаваная РАН 12-я Міжнародная кнігазнаўчая канферэнцыя (Масква, 28–30 красавіка 2009 г.) пад назвай «Наука о книге. Традиции и инновации» паставіла ў цэнтр увагі менавіта катэгорыю ‘кніжная культура’ [46]. Канферэнцыя, якая была падставай для презентацыі розных канцепцый кніжнай культуры ў міжнародным маштабе (гаспадары дасканала валодаюць ведамі аб дасягненнях замежных аўтараў!) у шырокіх межах, паказала каштоўнасць гэтай даследчай перспектывы ў навуцы. Нельга не пагадзіцца з галоўным тэзісам першага пленарнага рэферата, падрыхтаванага Барысам Ленскім, галоўным рэдактарам «Книги», і Уладзімірам Васільевым, што ‘кніжная культура’ стала ўжо «міждысцыпленарным навуковым кірункам» [47].

У пэўнай сувязі з расійскім кнігазнаўствам, але і з выразнымі адрозненнямі катэгорыя ‘кніжная культура’ выступае, з пэўнага часу паслядоўна, у беларускай літаратуре. Найбольшую ролю ў прамоцыі гэтага паняцця і арганізацыі даследаванняў пад такой назвай адыгрывае Нацыянальная бібліятэка Беларусі і Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. Звяртаюць на сябе ўвагу матэрыялы дзвюх міжнародных кнігазнаўчых канферэнцый (2006 і 2007 гг.), арганізаваных БДУ культуры і мастацтваў, а ў іх між іншымі – працы Мікалая Нікалаева, Ларысы Доўнар, Тамары Самайлюк, Таццяны Сапегі [48]. Дасягненнем вялікага навуковага значэння з’яўляецца першы том двухтомнай працы «Гісторыя беларускай кнігі» пад назвай «Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага» (Мінск, 2009), аўтар якога М. В. Нікалаеў падкрэслівае ў першую чаргу аспект вартасці кнігі («Адсюль галоўным у прадмеце кніжнай культуры ёсьць уяўленне пра кнігу як пра каштоўнасць») [49]. Новыя даследчыя перспектывы акрэслівае праца Л. І. Доўнар «Белорусская книга как универсум национальной

культуры», якая ўносіць новыя навуковыя катэгорыі ў даследаванні па гісторыі кніжнай культуры. Асновай з'яўляеца аксіялагічная канцепцыя нацыянальнай культуры. У якасці аперацыйных паняццяў аўтар пропаноўвае такія даследчыя катэгорыі, як каштоўнасны канцепт («книга как универсум культуры фиксирует ценности и одновременно сама является ценностью»), феномен жыццяздольнасці кнігі, пераемнасць (і захаванне пераемнасці) кніжнай спадчыны, разнастайнасць і адначасова – інварыянтнасць кніжнай культуры [50].

Паступовае распаўсядженне паняцця і тэрміна ‘кніжная культура’, якія выражаюць пэўнае навуковае становішча ў навуцы пра кнігу, а таксама разуменне разнародных функцый, якія кніга выконвае ў грамадстве, назіраюцца ўжо ў многіх краінах і на розных мовах. У Іспаніі і Лацінскай Амерыцы ‘cultura del libro’ замацавалася ў 1980-я гг., калі мадрыдскі фонд Germán Sánchez Ruipérez пачаў публіковаць выдавецкую серыю «Biblioteca del libro». Першы яе том пад назвай «*La cultura del libro*» (1983) уключаў эсэ аб разнастайных аспектах, прайўленнях і «прымяненнях» паняцця ‘кніжная культура’ (плуралізм і культурнае адзінства Іспаніі, іспанска-амерыканская кніга, фарміраванне асобы, кніга ў асьвеце, навуцы, рэлігіі, філасофіі, праве, мастацтве, тэатры і г. д.); змяшчаў таксама праграмнае выказванне аб спецыфіцы культуры кнігі ў супастаўленні з культурай аўдыявізуальнай [51]. Сёння серыя «Biblioteca del libro» налічвае каля ста тамоў і дае шырокую панараму кніжнай культуры, даўняй і сучаснай. Акрэсленне ‘кніжная культура’ стала выразам паўсядзённым, падобна паняццю ‘tradición cultural del libro’ ці ‘civilización del libro’.

У палове 1990-х гг. яшчэ не знаходзім паняцця ‘кніжная культура’ ў эстонскім слоўніку кніга- і бібліятэказнаўчай тэрміналогіі (з эквівалентамі англійскімі, нямецкімі, фінскімі і рускімі) [52], але ўжо праз некалькі гадоў Цііу Рэйма (Tiiu Reimo) выдала працу аб кніжнай культуры (‘raamatukultuur’) у Таліне ў другой палове XVIII ст. [53]. Як піша яе аўтар, «гэтая манаграфія ахоплівае ўсе фазы кніжнай камунікацыі» [54]. Прафесар Ц. Рэйма прадставіла праграму даследавання «Estonian book culture» ў рэфераце «*Past and present of the book history in Estonia: what and how to study*» на канферэнцыі ў Таліне ў кастрычніку 2005 г. У літоўскую кнігазнаўчу літаратуру паняцце ‘knugos kultūra’ ўвайшло шырэй дзякуючы Паўлю Раабэ, артыкул якога аб значэнні

кніжной культуры ў Еўропе быў апублікованы ў літоўскім перакладзе ў часопісе «Knugotyra» [55]. На працягу ўжо некалькіх гадоў тэрмін выступае часцей між іншым у тэарэтычных працах [56], у культурнай публіцыстыцы [57], трапіў ва ўніверсітэцкі падручнік кнігазнаўства [58].

Заяўленая ў назве дадзенага артыкула спроба акрэслення паняцця ‘кніжная культура’ як навуковай катэгорыі, як відаць, з’яўляецца нялёгкай. Прадстаўленая вышэй ілюстрацыя далёкая ад паўнаты і не ахоплівае цэлага комплексу сусветнай літаратуры, у якой у розных мовах, трактоўках і варыянтах выступае выраз ‘кніжная культура’. Прывядзенне амаль кожнага гэтага паняцця вымагала б шырокага каментарыя, які ўлічваў бы адпаведны моўны кантэкст, яго прысутнасць у літаратуры, тэрміналагічную традыцыю. Намерам аўтара не было таксама дакладнае асвяленне пытання з моўнага боку. Важнейшай для нас з’яўляецца праблема прыдатнасці, карыснасці гэтай паняццйнай катэгорыі ў даследаваннях кніжнага свету – кніг і іх чытачоў. Спадзяемся, што артыкул выяўляе пэўныя тэндэнцыі ў сусветнай бібліялагічнай літаратуры не толькі тэрміналагічна, але тэарэтычна і метадалагічна, што прыводзіць да пэўных высноў. Тут патрэбна перспектыва, погляд «з вышыні», «з птушынага палёту», бо таго вымагае шматаспектнасць паняцця ‘кніжная культура’ і яго ўніверсальны харктар.

I. З прыведзенага фактаграфічнага матэрыялу вынікаюць наступныя найважнейшыя высновы:

1. Замацоўваюцца, але і прымяюцца разнародныя значэнні, паняццйныя канструкцыі ‘кніга і культура’, ‘кніга ў культуры’, ‘кніга – інструмент культуры’ і да т. п.

2. З паўсядзённых выразаў – бо такім таксама з’яўляецца і ‘кніжная культура’ – яны паступова становяцца, хоць з розным поспехам, навуковымі катэгорыямі, якія адкрываюць магчымасць новага погляду на кніжны свет.

3. У пошуку эфектыўнейшых навуковых парадыгмаў у бібліялогіі катэгорыю ‘кніжная культура’ першымі акрэслілі гісторыкі кнігі.

4. ‘Кніжная культура’, даўнейшая і сучасная, трактуецца звычайна як агульнасць з’яў і працэсаў, якія звязаны з кнігай і выступаюць у культуры і грамадстве ў дадзеным часе і месцы.

5. Імкненне да такога сістэмнага сінтэзу становіцца ўказаннем некоторым даследчыкам для вызначэння паняцця ‘кніжная культура’ як своеасаблівай аўтаномнай навуковай спецыяльнасці.

6. Прымяnenне катэгорыі ‘кніжная культура’ ў навуковай практыцы дазваляе дасягнуць новых вынікаў, дае магчымасць для новых інтэрпрэтацый і павялічвае зацікаўленне да кнігі як у навуцы – у гуманітарных і грамадскіх дысцыплінах, так і ў публічным жыцці.

II. Яшчэ раз варта спыніцца на дэтэрмінантах і індыкатарах кніжной культуры, а таксама змесце гэтага паняцця. Звяртае ўвагу пазіцыя амерыканскай лінгвісткі Наомі С. Барон (Naomi S. Baron), якая, выказваючыся аб будучым пісьменнай культуры (*written culture*), абапіраецца ў сваіх разважаннях на некалькіх яе асноватворчых атрыбутах. Да іх яна прылічыла грамадскі доступ да інструментаў пісьма і яго прадуктаў, вартасць і ацэнку (*valuation and evalution*) запісанага слова, пацвярджэнне індывідуальнага аўтарства [59]. Пісьменную культуру яна атаясамлівае з культурай друку (*print culture*), якую таксама цалкам можна аднесці да кніжной культуры [60]. Сярод многіх з'яў палітычнага, рэлігійнага, эканамічнага, культурнага жыцця, пад уплывам якіх і ў злучнасці з якімі фарміруеца кніжная культура, Н. С. Барон экспануе ўсё ж значэнне тых, якія непасрэдна акрэсліваюць яе характар, аснову і патэнцыял. Невыпадкова цэнтральнае месца ў яе канцэпцыі займае «запісаная мова» (*written language*). Не ведаючы яшчэ працы Н. С. Барон, аўтар гэтага артыкула пісаў (і гаварыў) у 2009 г., што «исходной точкой для понимания (данной и в целом) книжной культуры являются письмо и язык книги (и соответственно – всего книжного мира), потому что они (1) составляют начало книги как инструмента закрепления, сохранения и передачи письменности и (2) главным образом определяют ее общественную жизнь» [61].

Бяспрэчна, у паняцці ‘кніжная культура’ змяшчаюцца і канцэнтруюцца як усе духоўныя, так і матэрыяльныя аспекты кнігі (свету кніг). Сутнасцю кнігі становіцца яе – выражаны мовай або па-за моўнымі знакамі – тэкст, але кніга функцыянуе як прадмет фізічны, як прадукт матэрыяльнай культуры і культуры тэхнічнай і толькі з улікам гісторыі матэрыяльнай культуры і развіцця тэхнікі паддаецца апісанню. Кніжную культуру кожнай эпохі і асяроддзя дэтэрмінуюць пісьмовыя матэрыялы і пісарскія прылады, аздабленчыя, інталігатарскія і друкарскія тэхнікі. Дзякуючы функцыянальному сінтэзу таго, што матэрыяльнае (фізічнае), і таго, што змястоўнае, кніга функцыянуе як інструмент замацавання тэкстаў і грамадскай камунікацыі. Кніга як прадукт культуры і інструмент культуры з'яўляецца, такім чынам, сутнасцю паняцця ‘кніжная

культура’. Універсум кніг, працаўнікоў кніг і яе спажыўцоў стварае спецыфічнае асяроддзе (*milieu*), якое кіруе ўсімі правамі, шануе традыцыі, але таксама і адкрыта для інавацый.

Для вызначэння харектару і меж гэтага паняцця могуць мець значэнне аналогіі, калісьці вельмі блізкія, з такімі акрэсленнямі, як ‘літаратурная культура’, ‘мастацкая культура’, ‘музычная культура’, ‘тэатральная культура’, і падобнымі.

III. Можна сформуляваць найважнейшыя сферы прымянення гэтай навуковай катэгорыі ў даследчай практыцы:

1. Культурная перспектыва ў значнай ступені ўзбагачае тэорыю кнігі як прадмета, метадаў і функцый у культуры. Не выключаючы магчымасці і патрэбы ўліку іншых пунктаў погляду, яна дапаўняе даследчы інструментарый у дадзенай галіне. Асабліва карыснае, з пункту гледжання кніжнай культуры, трактаванне структурных і функцыянальных уласцівасцей кнігі як сродку замацавання тэксту, інструменту камунікацыі і фактару працэсаў, якія адбываюцца ў індывідуальнай і калектыўнай свядомасці, а таксама сувязі з іншымі сродкамі перадачы інфармацыі. Таксама тут бярэцца пад увагу і шырокая праблематыка тыпалогіі кнігі.

2. Невыпадкова, што аплікацыя катэгорыі ‘кніжная культура’ найхутчэй і найбольш эфектыўна спраўдзілася ў гістарычнай бібліялогіі. Хоць у ранейшых падыходах дамінавала апісанне асобных кампанентаў сістэмы кнігі, яго месца ў цяперашні час займае імкненне да раўнавагі і паўнаты сінтэтычнай презентациі кніжнай культуры розных эпох і асяроддзяў. Няма неабходнасці тлумачыць падрабязна, што тых, апошніх, не было б без папярэдніх падрабязных фактаграфічных прац.

3. Канцэпцыя ‘кніжная культура’ з поспехам спраўджваецца таксама пры апісанні з’яў і працэсаў, якія адбываюцца ў просторы «кніга і чалавек», дзе выступае ў якасці інтэрпрэтацыйнага ключа, які дазваляе раслумачыць індывідуальныя і калектыўныя сацыяльныя зносіны людзей з кніжным светам.

4. Нарэшце, цяжка ўяўіць, што прагнастычныя меркаванні пра будучыню кнігі былі пазбаўленыя такой доказнай і інтэрпрэтацыйнай падставы, якую дае сформіраваная на працягу стагоддзяў спадчына сусветнай кніжнай культуры.

IV. Пазнавальная вартасць навуковай катэгорыі ‘кніжная культура’ бачыцца «зблізу», калі мы выкарыстоўваем яе для апісання просторава размешчаных з’яў. Заўважаем тады «колы кніжнай культуры», якія маюць свае межы, уласцівасці і

гістарычны час існавання. Іх даследаванне прыносіць істотнае ўзбагачэнне бібліялагічных ведаў, дае магчымасць параўнальных падыходаў, дазваляе пабудаваць бібліялагічную кампаратывістыку (параўнальну бібліялогію) у глобальным маштабе.

Тэарэтычная мадэль трактоўкі «колаў кніжной культуры» можа выглядаць наступным чынам:

1. Найменшае кола складае лакальная кніжная культура, як правіла, абмежаваная невялікай тэрыторыяй і сукупнасцю насельніцтва, найчасцей – гэта населены пункт (вёска, горад) альбо адпаведная адміністрацыйная адзінка (муніцыпалітэт, раён).

2. Шырэйшыя межы мае рэгіональная кніжная культура, якая выступае на гістарычна сфарміраванай «зямлі». Так зразуметы рэгіён можа мець харктар панадгранічны (напрыклад, гістарычная Сілезія, размешчаная ў межах Польшчы, Чэхіі і Германіі).

3. На больш высокім узроўні знаходзіцца нацыянальная кніжная культура, якая часта выступае таксама ў тэрытарыяльнай рассеянасці, усюды, дзе карыстальнікі кніг жывуць у дыяспары.

4. Фарміруюцца таксама наднацыянальныя (транснацыянальныя) кніжныя культуры, фундаментам якіх з'яўляюцца агульная мова (напрыклад, нямецкамоўная, іспанскамоўная, французскамоўная), агульная гістарычна (напрыклад, усходнеславянская), рэлігійная (праваслаўе) або дзяржаўная (у поліэтнічных дзяржавах) традыцыя.

5. Можна заўважыць фарміраванне спецыфічных, «рэгіональных» кніжных культур, інтэграваных агульнымі прыкметамі на вялікіх геапалітычных абшарах свету (у сваёй тэрміналогіі міжнародныя арганізацыі карыстаюцца менавіта паняццем «рэгіёнай»). У такім разуменні «рэгіональны» кніжной культуры з'яўляецца, напрыклад, еўрапейская, міжземнаморская, англо-амерыканская, усходнеазіяцкая, ціхаакіянская.

6. Безумоўна, найбольшым з'яўляецца кола ўсеагульной, светнай кніжной культуры. Толькі такая агульная перспектыва дазваляе ўбачыць і спасцігнуць значныя працэсы, якія адбываюцца ў культуры пісьма і друку ў глобальным маштабе, у працэсах чытання, у пісьменнай камунікацыі, у зменах формы і функцый кнігі. Параштальнае вывучэнне кніжной культуры мінулага і сучаснага магчыма толькі на аснове разумення адзінства і прызнання разнастайнасці свету культуры і свету кніг.

V. Мы не раз мелі магчымасць гаварыць – у розных акадэмічных і кантекстах – аб кніжной культуры як паўсядзённым паняцці, бібліялагічной катэгорыі і парадыгме сучаснай навукі пра кнігу

[62]. За зменлівым фармулёўкі аўтара можна было б абвінаваціць у адсутнасці дакладнасці і непаслядоўнасці. Аднак цяжка спадзявацца ў такім складаным пытанні на лёгкае, адназначнае, прытым кароткае вызначэнне. Тым не меш выкажам наступнае разуменне паняцця ‘кніжная культура’: *агульнасць з’яў і працэсаў, рэсурсаў матэрыяльных і духоўных, звязаных з кнігай; кнігі ў руху і дзеянні, якія пішуцца і чытаюцца, прадаюцца і купляюцца, збіраюцца і нішчацца, улюбёныя і праследаваныя, а таксама іх стваральнікі, уладальнікі і чытачы.*

Як прадмет інтарэсу навукі пра кнігу, ‘кніжная культура’ з’яўляецца перш за ўсё навуковай парадыгмай, спосабам апісання свету кніг як інтэграванай сукупнасці з’яў і працэсаў, якія датычачыца кнігі як спосабу замацавання тэкстаў культуры і інструмента чалавечай камунікацыі.

Пераклад з польскай мовы Ларысы Доўнар

1. *Migan K.* Стан сучаснага кнігазнаўства як навукі / пер. з пол. мовы Ларысы Доўнар // Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжной культуры : зб. навук. арт. / склад. Л. І. Доўнар, Т. А. Самайлюк, Т. А. Дзем'яновіч ; рэдкал. Б. У. Святлоў [і інш.]. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – Вып. 2. – С. 18–19 (цалкам с. 10–38); *Migoń K.* Парадигмы науки о книге двести лет тому назад и сегодня // *Knygotyra*. – Vilnius, 2010. – Т. 54. – Р. 44–53.

2. *Galla K.* Mezinárodní sjezd knihovníků a přátel knihy v Praze roku 1926 // Knižní kultura doby staré i nové. Příručka pro výstavy Mezinárodního sjezdu knihovníků a přátel knihy / sestavil A. Dolinský. – V Praze, 1926. – S. 1. – У французскім і нямецкім уступе да спадарожнай з’езду выставе адпаведныя тэрміны гучаць як «culture du livre» і «Bücherkultur» (там жа, с. XIII і XV).

3. *Куфаев М. Н.* Проблемы философии книги (Опыт введения в историю книги) // *Sertum bibliologicum* в честь президента русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. – Петербург, 1922. – С. 22–38, цыт. са с. 26 і 38; Таксама гл. выданне: *Куфаев М. Н.* Избранное. Труды по книговедению и библиографоведению. – Москва, 1981. – С. 21–38 (цыт. са с. 25 і 38).

4. *Vrtel-Wierczyński S.* Organizacja bibliografii polskiej // IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 roku : referaty. – Warszawa, 1936. – S. 262–264.

5. *Baník A. A.* O knihovede // Obežník Slovenskej národnej knižnice. – Martin, 1943. – Č. 4. – S. 35–38; *Baník A. A.* Písmo, kniha, literárne dielo // *Obežník*

Slovenskej národnej knižnice. – Martin, 1943. – Č. 6. – S. 59–60; Гл. таксама: *Maťovčík A.* Anton Augustín Baník. Kapitoly zo života a diela. – Martin, 2010. – S. 84–87.

6. Špetko J. Otázky výskumu knižnej kultúry // Letopis Pamätníka slovenskej literatúry 1969. – Martin, 1970. – S. 177–190; Žibritová G. Metodologické problémy výskumu dejín knižnej kultúry // Informatika. Bratislava, 1973. – T. 1. – S. 163–175. – (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského); Žibritová G. Systém dejín knižnej kultúry // Kniha, '85 –'86. – Martin, 1987. – S. 63–75.

7. *Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945* : tematická bibliografia / zostavili J. Repčák, M. Mihóková. – Košice, 1981.

8. Напрыклад, удзельнікі семінара на тэму «*Książka we wschodniej Słowacji w latach 1945–1971*» (Koszyce, 28 marca 1972) абмяркоўвалі праблемы: «вývoj knižnej kultúry na východnom Slovensku v období budovania socializmu» і «význam problematyky knižnej kultúry v rozvinutej socialistyczkej spoločnosti». Гл.: *Dejiny knižnej kultúry v Košiciach*, цыт. ca s. 7.

9. Žibritová G. Metodologiczne problemy badań nad historią kultury książki // Studia o Książce. – 1975. – T. 5. – S. 6.

10. Цытуе (цыт. ca s. 4) дэфініцыю са слоўніка бібліятэказнаўчых тэрмінаў (*Slovenská knihovnícká terminológia: výkladový slovník*. Martin, 1965): «*kultúra knižná*» – «*галіна культуры, якая ахоплівае вытворчасць, распаўсюджанне і выкарыстанне кнігі як сродку выхавання і станаўлення*» (s. 7).

11. Žibritová G. Metodologiczne problemy ... S. 7, 12.

12. Kuzmík J. Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. – Martin, 1987: «*Konštatujeme, že dejiny knižnej kultúry sú ucelenou kultúrnohistorickou syntézou najzákladnejších poznatkov o vývine a pôsobení knihy v rámci spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach*» (s. 5).

13. Ibid. S. 5–7.

14. Ibid. S. 8.

15. Maťovčík A. Problémy a úskalia výskumu dejín knižnej kultúry // Knižnica. – 2010. – Roč. 11, č. 11/12. – S. 72–75.

16. Sebestyén G. A könyvtártudományi kutatás távlati tématikai terve // Magyar Könyvszemle. – 1961. – R. 77 nr 1 spec. – S. 21–22. Цыт. : Žibritová G. Z problematyki księgoznawstwa na Wegrzech // Acta Universitatis Wratislaviensis, № 121 : Bibliotekoznawstwo, 6. – Wrocław, 1970. – S. 108–109.

17. Žibritová G. Z problematyki księgoznawstwa na Wegrzech. S. 109–110.

18. Ibid. S. 110–114.

19. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében / red. M. Kovács. – Budapest, 1963–1970. – T. 1–2.

20. Fülop G. Magyar Könyvszemle (Węgierski Przegląd Księgoznawczy). – 1876–1970; *Studia o Książce*. – 1971. – T. 2. – S. 241–274.

21. *Monok I.* Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le bassin des Carpates // Revue Française d'Histoire du Livre. – 2001. – Nos 112–113. – S. 199–222. – (З багатай бібліографіяй).
22. Назва з тытула выдадзенай у 1958 г. кнігі Л. Феўра і Г.-Ж. Мартэна. Параўн. між інш.: *Migoń K.* Nowe modele i nowe osiągnięcia współczesnej historiografii książki // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1988. – R. 38. – S. 227–239; *Pirożyński J.* Nowe kierunki w zagranicznych badaniach nad dawną książką // Historyka. – 1996. – T. 26. – S. 71–87; *Martin H.-J.* Histoire du livre imprimé // Dictionnaire encyclopédique du Livre. – Paris, 2005. – T. 2. – S. 477–478.
23. *Kirsop W.* Literary history and book trade history : the Lesson of «L'Apparition du livre» // Australian Journal of French Studies. – 1979. – R. 16. – S. 488–535.
24. *Hérubel J.-P. V. M.* Historiography's Horizon and Imperative : the Legacy of Febvrian Annales and Library History as Cultural History // Libraries & Culture. – 2004. – Vol. 39, nr 3 Summer. – S. 293–312.
25. Ibid. S. 299: «It was the first penetrating exposition of the entire production of book culture from beginning to end, from writer, to printer, to seller, and finally to reader»; «Book culture, library history, print culture, however they are defined, can be further articulated and enriched by the knowledge and intellectual contributions first broached by Febvre's historiographic intentions».
26. Ibid. S. 308, спасылка 16; Гл. таксама: *Chartier R.* Frenchness in the History of the Book : from the History of Publishing to the History of Reading // Proceedings of the American Antiquarian Society. – 1987. – R. 97. – S. 299–329.
27. *Франчэска Брэголі* (Francesca Bregoli) у рэцэнзіі на старонках «Jewish Quarterly Review» (vol. 96, nr 3 Summer. 2006. S. 450–452) падкрэслівае, што ў tym даследаванні «Jewish reading culture» [значыць да гэтага павінна зводзіцца ‘culture livresque’?] змяшчаюцца метады, у большасці выпрацаваныя французскай школай «*Livre et société*» Фурэта (Fureta).
28. *Revue Française d'Histoire du Livre*. – 1998. – Nr 98–99. – S. 152–177.
29. *Lotman J.* Sémiotique de la culture russe. – Paris, 1990. – S. 364.
30. *Raabe P.* Die Bedeutung der Buchkultur für Europa // Gutenberg-Jahrbuch. – 2001. – Jg. 76. – S. 27–35.
31. *Raabe P.* Bücherlust und Lesefreuden. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens im 18. und frühen 19. Jahrhundert. – Stuttgart, 1984. – S. 1–20. – Тэкст у розных рэдакцыях і пад рознымі назвамі быў выдадзены раней тройчы ў 1976 г. (ibid. S. 330).
32. *Raabe P.* Die Bedeutung der Buchkultur ... S. 27: «Der Begriff der ‘Buchkultur’ wird für die englisch sprechenden Gäste exotisch und abenteuerlich klingen. Eine ‘Society for the History of Authorship, Reading and Publishing’ wird

sich kaum als ‘Society for the History of Book Culture’ nennen können. Aber vielleicht werden die Engländer und Amerikaner den Begriff eines Tages als Fremdwort aus dem Deutschen übernehmen, wie sie es beispielweise mit Wörtern wie ‘Kindergarten’ oder ‘Blitzkrieg’ getan haben».

33. Ibid.: «Das Wort Buchkultur ist ein Modewort geworden, das sich vor zwanzig Jahren als Antithese zu dem Begriff der Neuen Medien einstellte».

34. Ibid.: «Die historisch gewachsene, einen großen Teil kulturellen Lebens abdeckende, lebendig wirkende Totalität und Präsenz der Welt der Bücher <...> Als Kern der Buchkultur ist die Herstellung, Verbreitung und der Vertrieb des Buches zu verstehen...».

35. Ibid. S. 35: «So ist die europäische Buchkultur als Summe nationaler Präsenz in den Büchern zu verstehen».

36. Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. [Cz. 1–2] / hrsg. vom Vorstand der Maximilian-Gesellschaft und B. Tiemann. – Hamburg, 1995–1999.

37. www.iaslonline.de.

38. Hellinga L. Printing History as Cultural History // Gutenberg-Jahrbuch. – 2001. – Jg. 76. – S. 20–26 (цит. са с. 26).

39. *The Book History Reader* / ed. Finkelstein D., McCleery A. – London ; New York, 2002 (reprinted 2003, 2004); *Finkelstein D., McCleery A. An Introduction to Book History*. – London ; New York, 2005 (reprinted 2006); *A Companion to the History of the Book* / ed. Eliot S., Rose J. – Oxford, 2007.

40. Фінкельштайн Д., Мэклір А. (An Introduction to Book History) акрэсліваюць як «An alternative way [!] of describing book history studies, emphasizing the production, distribution, reception, and social relationships of print to culture, framed particularly within the context of social communication structures and studies» (с. 139–140).

41. Мыльников А. С. Книга и культура // Книга и культура. – Москва, 1979. – С. 3–16, цыт. са с. 15; Гл. таксама: Мыльников А. С. Книга и национальная культура // Книга. Исследования и материалы. – Москва, 1990. – Сб. 61. – С. 48–60.

42. Беловицкая А. А. Общее книговедение. – Москва, 1987; *Книговедение*. Общее книговедение. – Москва, 2007.

43. *Книговедение* : энцикл. словарь. – Москва, 1981; *Книга* : энцикл. – Москва, 1999.

44. Барыкин В. Е. Культура книги // Книга : энцикл. – Москва, 1999. – С. 354.

45. Васильев В. И. История книжной культуры. Теоретико-методологические аспекты. – Москва, 2004; Яго ж. Книга и книжная культура на переломных этапах истории России. – Москва, 2005; Яго ж. Книжная

культура на пространстве СНГ // Книга. Исследования и материалы. – Москва, 2009. – Сб. 89. – С. 5–22.

46. Параўн. матэрыялы канферэнцыі пад назвай: Наука о книге. Традиции и инновации. – Москва, 2009. – Т. 1–4 (т. 1–2 – тэзісы дакладаў, т. 3 – спіс зместу тамоў 1–90 «Книга. Исследования и материалы» <1959–2009>, т. 4 – праграма і спіс удзельнікаў).

47. Ленский Б. В., Васильев В. И. Книговедение. Книжная культура. Книгоиздание (история и современность). – Москва, 2009, асабліва с. 16–29.

48. Беларуская кніга ў кантэксле сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. [Вып. 1]. Ч. 1–2. – Мінск, 2006 ; Вып. 2. – Мінск, 2008.

49. Нікалаеў М. В. Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага // Гісторыя беларускай кнігі : у 2 т. – Мінск, 2009. – Т. 1. – С. 10.

50. Довнар Л. Белорусская книга как универсум национальной культуры // Knygotyra. – Vilnius, 2010. – Т. 54. – С. 161–172.

51. Carreter F. L. Entre dos galaxias: Cultura del libro y cultura audiovisual // La Cultura del libro. – 2a edición ampliada. – Madrid, 1988. – S. 13–27.

52. Raamatukogusõnastik II / Randma M. Raamat. Raamatukogu. – Tallinn, 1995.

53. Reimo T. Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. – Tallinn, 2001.

54. Reimo T. Historical Perspectives in Library and Information Science Research in the Nordic and Baltic Countries // Library History. – 2008. – Vol. 24, nr 2, June. – S. 110: «monograph following all phases of the book communication».

55. Raabe P. Knygos kultūros reikšmė Europai // Knygotyra. – 2002. – Т. 39. – S. 84–96.

56. Berenis V. Knygos kultūra ir mentalitetų istoriniai tyrimai // Knygotyra. – 2003. – Т. 41. – S. 44–53.

57. Параўн. серыю інтэрв'ю з бібліёлагамі з некалькіх краін, апублікованых Гедымінасам Жэмліцкасам у часопісе «Mokslo Lietuva», якія пасля былі выдадзены ў форме кнігі пад назв.: Knygos ir bibliofilijos kultūra. Svarstymai ir mintys. – Vilnius, 2005.

58. Aušra Navickienė гл. : Knygotyra. – Vilnius, 2006. – S. 46.

59. Baron N. S. The Future of Written Culture. Envisioning Language in the New Millennium // Iberica. Special Issue. – 2005. – April. – S. 8–13.

60. Ibid. S. 6.

61. Мигонь К. Письмо и язык как определители и индикаторы книжной культуры // Наука о книге. Традиции и инновации : к 50-летию сборника «Книга. Исследования и материалы» : материалы XII Междунар. науч. конф.

по проблемам книговедения (Москва, 28–30 апреля 2009 г.) : в 4 ч. – Москва : Наука, 2009. – Ч. 1. – С. 490–491.

62. Migoń K. Kultura książki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznawczych // Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. – Warszawa, 2003. – S. 11–20; Яго ж. O przedmiocie badań współczesnej bibliologii // Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. – Kraków, 2004. – Nr 19. – S. 27–29; Яго ж. Bibliologia – nauka o kulturze książki. Nauka. – Warszawa, 2005. – Nr 2. – S. 49–57; Яго ж. Výskumná paradigma súčasnej bibliológie // Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Knižničná a informačná veda. – Bratislava, 2007. – R. 21. – S. 15–24; Яго ж. Стан сучаснага кнігазнаўства як науки / пер. з пол. мовы Ларысы Доўнар // Беларуская книга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. науак. арт. / склад. Л. І. Доўнар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзэм’яновіч ; рэдкал. Б. У. Святлоў [і інш.]. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – Вып. 2. – С. 10–38.

Summary

K. Migoń. Book culture – an attempt to define the notion as a research category

The notion of ‘book culture’ is currently widely used in international bibliology, but variously understood. Therefore, the author attempts to evaluate its usefulness in book studies. Books are products of individual and societal culture and, at the same time, function as tools of social communication and text recording. Hence, the research category of ‘book culture’ includes the diversity of processes and phenomena, material and spiritual resources associated with books and present in cultures and societies in given time and place. Application of the book culture notion in research practice allows one to arrive at new results, enables new interpretations and contributes to increasing interest in books in both scientific endeavour – in various human and social sciences, as well as in public life. In addition, the paper presents typology of book cultures in spatial perspective, from local to global.